



БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ



РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ

МІЖНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА БЕЛАРУСІСТЫКІ

ПРАГРАМА

30.06–15.07.2016 г.

Мінск

Рэспубліка Беларусь

Дзённая праграма

8:15-9:35	Лекцыя
9:45-11:05	Практыка беларускага маўлення
11:10-12:30	Практыка беларускага маўлення
12:30-12:50	Перапынак на каву
12:50-14:10	Лекцыя
14:30	Абед
16:00-19:00	Культурная праграма

Дырэкцыя школы

КАНТАКТЫ:

ДУА “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы”
вул. Маскоўская, 15, каб. 321
220007, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
тэл. (017)-396-30-74
факс (017)-396-30-75
е-mail: kmpnihe@mail.ru

Дырэктар:

Сямешка Лідзія Іванаўна	маб. +375-29-573-06-02
-------------------------	------------------------

Намеснік дырэктара:

Садоўская Анжаліка Леанідаўна	маб. +375-29-569-94-66
-------------------------------	------------------------

Каардынатар

Макоўчык Святлана Мікалаеўна	маб. +375-29-169-15-95
------------------------------	------------------------

29 чэрвеня – серада

Прыезд і засяленне ўдзельнікаў Міжнароднай летняй школы беларусістыкі

30 чэрвеня – чацвер

- 9:00-10:00 Рэгістрацыя
10:00 Адкрыццё Міжнароднай летняй школы беларусістыкі
11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
16:00 Вечар знаёмства

1 ліпеня – пятніца

- 8:15-9:35 Лекцыя “Беларусазнаўства як светапогляд”
дацэнт, пісьменнік Уладзімір А. Навумовіч
9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
12:50-14:10 Лекцыя “Беларуская мова ў сучасным грамадстве:
сацыялінгвістычныя аспекты”
член-карэспандэнт АН РБ, праф. Аляксандр А. Лукашанец
16:00-18:00 Майстар-клас “Паэзія – пераклад – песня”
дацэнт Андрэй В. Хадановіч – паэт, перакладчык, бард

2 ліпеня – субота

- 8.15-9.35 Лекцыя “Традыцыйная святочная культура беларусаў”
дацэнт Вольга Л. Гуцько
9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
12:50-14:10 Лекцыя “Лінгвакультуразнаўчы патэнцыял беларускай
гістарычнай фразеалогіі”
дацэнт Анжаліка Л. Садойская
Пешаходная экскурсія па Мінску (на выбар):
14.00 Легенды і гісторыі старога Менску (Сустрэкаемся ля
Чырвонага касцёлу каля статуі Арханёла Міхаіла)
17.30 Маляўнічыя акварэлькі з Лошыцы (Сустрэкаемся ля
паркавай брамы. Прыпынак транспарту “Чэрвеньскі кірмаш”.
Насупраць будынку па вул. Маякоўскага, 188)

3 ліпеня — нядзеля

10:00 Нацыянальны дзень Рэспублікі Беларусь.
Знаёмства з Мінскам. Гарадскія мерапрыемствы, святочныя канцэртныя пляцоўкі

4 ліпеня — панядзелак

8.15-9.35 Лекцыя “Класіка і мадэрн у беларускай літаратуры XIX – пач. XX ст.”
дацэнт, пісьменніца Ірына Э. Багдановіч

9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення

11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення

12:50-14:10 Лекцыя “Этымалагічныя даследаванні беларускай мовы”
прафесар Генадзь А. Цыхун

16:00-19:00 Майстар-клас (у касцёле Св.Сымона і Св.Алены)
“Міжкультурны дыялог: беларускія акцэнты”
дацэнт Любоў М. Уладыкоўская і сябрына “Дакрануцца да святыні...”. Сустрэча з пробашчам, дэканам, канд. гістар. навук Уладзіславам Завальнюком; экскурсія па касцёле, арганны канцэрт

5 ліпеня — аўторак

8.15-9.35 Лекцыя “Беларускі дыялектны ландшафт: мінуўшчына і сучаснасць”
дацэнт Вераніка М. Курцова

9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення

11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення

12:50-14:10 Лекцыя “Гісторыя Беларусі ў замках”
пісьменнік, член Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА
Анатоль І. Бутэвіч

16:00-18:00 Экскурсія ў Музей “Дом Ваньковічаў. Культура і мастацтва першай паловы XIX стагоддзя”

6 ліпеня — серада

8:00-19:00 Аўтобусная экскурсія “Таямніца Вялікага князя” (Мінск — Крэва — Баруны — Радзевічы — Гальшаны — Іўе)

20:00

Вячэрняя праграма “Купальская ноч у Мінску”

7 ліпеня – чацвер

- 8:15-9:35 Лекцыя “Фарміраванне літаратурных нормаў беларускай мовы ў XX ст.”
дацэнт Сяргей М. Запрудскі
- 9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
- 11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
- 12:50-14:10 Лекцыя “Беларуская дзяржаўнасць: погляд у мінулае”
Прафесар Пётр І. Брыгадзін
- 16:00-18:00 Экскурсія ў Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Янкі Купалы

8 ліпеня – пятніца

- 8:15-9:35 Лекцыя “Фарміраванне літаратурных нормаў беларускай мовы ў XX ст.”
дацэнт Сяргей М. Запрудскі
- 9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
- 11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
- 12:50-14:10 Лекцыя “Культура Беларусі ў X–XIII стст.”
дацэнт Сяргей В. Тарасаў
- 16:00-18:00 Праграма “Сучаснае мастацтва Беларусі”. Экскурсія на выбар:
1. Наведванне Галерэі сучаснага мастацтва “Ў”.
 2. Творчая сустрэча ў майстэрні: “У гасцях у мастака праф. Віктара Альшэўскага”.
 3. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь.
“Рэстаўрацыя скарбаў старажытнай беларускай культуры”.

9 ліпеня – субота

- 8:15-9:35 Лекцыя “Актуальныя праблемы сучаснай беларускай гісторыяграфіі”
дацэнт Сяргей В. Новікаў
- 9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
- 11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення

- 12:50-14:10 Лекцыя “Тэмы і героі сучаснай беларускай літаратуры”
дацэнт Лада В. Алейнік
- 19:00 Тэатр аднаго акцёра “Зніч” – паэтычны монаспектакль
Галіны Дзягілевай “Выгнанне ў рай”, прысвечаны полацкай
князеўне Рагнедзе

10 ліпеня – нядзела

- 10:00-18:00 Экскурсія ў Беларускі дзяржаўны музей народнай
архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо

11 ліпеня – панядзелак

- 8:15-9:35 Лекцыя “Беларуская тапанімія і антрапанімія: гісторыя і
сучасны стан”
дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа, дацэнт
Ігар Л. Капылоў
- 9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
- 11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
- 12:50-14:10 Лекцыя “Тэмы і героі сучаснай беларускай літаратуры”
дацэнт Лада В. Алейнік
- 16:00-18:00 Экскурсія ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі. Сямінар:
“Кніжная спадчына Беларусі ў кантэксце сусветнай
медыйна-інфармацыйнай прасторы”

12 ліпеня – аўторак

- 8:00-20:00 Аўтобусная экскурсія (на выбар):
1. “Дарогамі летапіснай Літвы”, “Па слядах Адама Міцкевіча”:
Мінск – Мір – Навагрудак – Свіцязь.
- 10:00-19:00 2. Заслаўе – Вязынка – Залессе (“Паўночныя Афіны” Міхала
Клеафаса Агінскага)

13 ліпеня – серада

- 8:15-9:35 Лекцыя “Нацыянальны корпус беларускай мовы:
інавацыйны мовазнаўчы праект”
дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа
Ігар Л. Капылоў і нав. супрацоўнік Уладзімір А. Кошчанка

9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
12:50-14:10 Лекцыя “Святлана Алексіевіч: шлях да беларускага “нобеля”
прафесар Людміла Дзм. Сінькова
16:00-18:00 Экскурсія ў Музей старажытнабеларускай культуры НАН
Беларусі

14 ліпеня – чацвер

8.15-9.35 Лекцыя “Беларускі маўленчы этыкет: гісторыя і сучаснасць”
дацэнт Надзея П. Старавойтава
9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
16:00-18:00 Экскурсія ў ДУ “Літаратурны музей Максіма Багдановіча”
19:00 Вячэрняя праграма: спектакль “Адамаў яблык” –
Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі

15 ліпеня – пятніца

9:45-11:05 Практыка беларускага маўлення
11:10-12:30 Практыка беларускага маўлення
13:00 Закрыццё Міжнароднай летняй школы беларусістыкі